

## У СКЛАДЗЕ ПОЛАЦКАЙ ЗЯМЛІ, ВКЛІ РЭЧЫ ПАСПАЛТАЙ



Лукомская воласць на пачатку XVI ст. Рэканструкцыя

мсцячы ў сваю чаргу за рабаванне Полацкага княства, Усяслава Брачыславіч напаў на Смаленск, захапіў яго і спадліў. Уладзімір Манамах з чарнігаўскімі палкамі рушыў да Смаленска. Але наўвоўны полацкі князь быў ужо далёка. Не застаўшы Усяслава Брачыславіча ў Смаленску, Уладзімір Манамах выйшоў у пагоню за ім, але той ужо быў у Полацку. А ісці зноў, і ісці бесперспяхова, на Полацк у Манамаха не было асаблівай ахвоты. І тут Манамах выканаў сваю крытавую помсту, «пожегъ землю и повоеававъ до Лукамля и до Логожьска, та на Дрютъскъ воюя, та Чернигову» (Повесть временных лет. Ч. 1. М., 1950. С. 158).

У XI – XIII стст. Лукомскі замак служыў умацаваным жыллём буйнага феадала і ўваходзіў у склад Полацкага княства. У пытаннях зневіненія палітыкі Лукомль і ўсе гарады княства – Мінск, Віцебск, Лагойск залежалі ад галоўнага горада, у астатнім жа яны былі самастойнымі. Полацк вёў бясконцыя войны з суседнімі княствамі, у якіх удзельнічалі дружыны гарадоў, якія ўваходзілі ў княства. Лукомскія «вой» прымалі ўдзел у разгроме шведаў на Няве (1240), у бітве на Чудскім возерах (1242), у Грунвальдской бітве (1410).

Значнай з'яўляецца гісторычная роля Лукомскага княства ў складзе Полацкай зямлі і ВКЛ.